

понятия *гэвэль*, означающего все, что быстро исчезает, но прежде всего — «легкое дуновение», «пар, выдыхаемый изо рта», «пустое», «ничто». Однако помимо устойчивых барочных топосов под пером Симеона Полоцкого возникает и чрезвычайно оригинальная метафора, не встречающаяся у его современников: жизнь уподобляется слабой сетке паутины, сплетенной пауком; точнее, поэт говорит о том, что жизнь более хрупка, чем эта паутина. Тем не менее при мысли о том, какого же наиболее подходящего определения заслуживает земная жизнь, ему в голову приходит одно, наилучшее: «суета сует» («суетие суетий» [З, с. 360]). Только осознав это сполна, человек может возвыситься над бренностью временной земной жизни и открыть свою душу вечности.

Таким образом, топика Экклесиаста помогает Симеону Полоцкому — в духе эпохи и в соответствии с его религиозными представлениями — исполнить свое предназначение поэта-проповедника и выразить мысль об относительности и временности земного бытия, о необходимости для каждого верующего отрешиться от жизни дальней и истинно возлюбить горюю. Помогает ему в этом и внутренняя диалогичность и полемичность жанра диатрибы, черты которого свойственны также Книге Экклесиаста.

#### Литература

1. Ветхий Завет: Плач Иеремии; Экклесиаст; Песнь Песней / пер. и comment. И. М. Дьяконова, Л. Е. Когана при участии Л. В. Маневича. — М.: РГТУ, 1998. — 345 с.
2. Лихачев, Д. С. Русская литература / Д. С. Лихачев // История всемирной литературы: в 9 т. — М.: Наука, 1987. — Т. 4. — С. 343–360.
3. Полоцкий, Симеон. Вирши / Симеон Полоцкий; сост., подгот. текстов, вступ. ст. и comment. В. К. Былинина, Л. У. Звонаревой; науч. ред. В. Г. Короткий. — Минск: Маст. літаратура, 1990 — 446 с.

*Віталь Еўмянкоў (Магілёў)*

#### ПРАБЛЕМЫ АСЭНСАВАННЯ ЛІТАРАТУРНАГА ЖЫЩЦЯ НА ТЭРЫТОРЫІ ЛІТВЫ І БЕЛАРУСІ Ў XVIII СТАГОДДЗІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ТВОРЧАСЦІ АДАМА НАРУШЭВІЧА)

Даследаванне літаратуры Беларусі «рэчпаспалітаўскага» перыяду (1569–1795 гг.) мае шэраг метадалагічных праблем, якія не дазваляюць, на наш погляд, аб'екты ўна ацаніць як асобныя факты літаратурнага жыщца (творчасць польскамоўных і лацінамоўных паэтаў, выдаўцоў, асобныя тэкставыя крыніцы і г. д.), так і літаратурны працэс цалкам. Найбольш істотная праблема — няпэўны аб'ект даследавання. Айчынная навука ніяк не можа вызначыцца з tym, што, нарэшце, яна даследуе, напрыклад, у Станіславаўскім перыядзе (1764– 1795 гг.) — «польскамоўную літаратуру Беларусі», «польскую літаратуру на Беларусі» ці «беларускую літаратуру ў польскамоўных і лацінамоўных тэкстах». Любая з гэтых фармулёвак навукова некарэктная, а ў дачыненні да Станіславаўскай эпохі — бессэнсоўная.

Растлумачым гэта палажэнне праз зварот да творчасці паэта другой паловы XVIII ст. Адама Тадэвуша Станіслава Нарушэвіча. Аўтар вялікай

колькасці польскамоўных твораў, ён быў гарачым патрыётам Рэчы Паспалітай. Сам сябе называў літвінам, «кабывацелем» Пінскага павета. У цяперашнім разуменні ён — беларус, аднак у рэаліях XVIII ст. — «паляк і літвін». Важна тут усвядоміць гістарычны кантэкст. Тэрмін «Белая Русь», натуральны зараз, у вядомых нам дакументах XVIII і нават XIX ст. (першая чвэрць) — гэта не больш, чым харонім, які азначае цяперашню Магілёўшчыну і ўсходнюю Міншчыну. Напрыклад, Г. Жавускі ва «Успамінах Сапліцы» занатоўвае: «Яна мела маёнтак на Белай Русі», г. зн. на тэрыторыі сучаснай Магілёўшчыны. Пры гэтым, падкрэслім, на «Белай Русі» жылі русіны (праваслаўныя) і літвіны (католікі). Гэтая ж сітуацыя была і на Літве (яшчэ адзін харонім). Прыйгадаем вядомую заўвагу Камер’юнкера з міцкевічавых «Дзядоў»: *«Pan z Litwy, i po polsku? Nie rojtuje wcale — // Ja myślilem że w Litwie, to wszystko Moskale»* [4, с. 196].

Думаецца, што тэрмін «Moskale» А. Міцкевіч ужывае знарок, каб падкрэсліць бязглудасць заўвагі варшавяніна. «Маскаль» у наратыве XIX ст. — літаральна, салдат (аддаць у маскалі — аддаць у салдаты). Відавочна, што жыхар былога Карабеўства меў на ўвазе: *«to wszystko rusiny»* / праваслаўныя або ўніяты (менавіта так гэты радок перакладае на беларускую мову К. Цвірка). Праўда, «караняж» (жыхар былога Карабеўства) мог і не адрозніваць праваслаўнага Княства ад праваслаўнага Расіі. Для яго ўсе яны — *«Moskale»*. У любым выпадку, Міцкевічу было важна сцвердзіць тое, што на Літве, апроч русінаў, ёсць і літвіны (католікі), якія належаць да адной з «караняжамі» цывілізацыйнай (рэспубліканскай) прасторы.

Такім чынам, харонім «Белая Русь» у дачненні да А. Нарушэвіча, з чыста фармальнага (геаграфічнага) пункту погляду, непрымальны ні пры якіх умовах. Праўда, нельга катэгарычна дапасоўваць А. Нарушэвіча і да рэгіёну «Літва», бо «Пінскае ваяводства», з якога паходзіць паэт, да сярэдзіны XIX ст. азначалася харонімам «Палессе» (напрыклад: *«Wspomnienia Wołyńia, Polesia i Litwy»* Ю. І. Крашэўскага). Парадаўнем у А. Міцкевіча: «пінскія галовы», у В. Дуніна-Марцінкевіча — «Пінская шляхта» і інш.

У той самы час на еўрапейскіх картах XVIII ст. тэрыторыя ад Мсціслаўскага да Віленскага ваяводстваў і Падляшша пазначаецца тэрмінам *«Lithuanie»* / *«Літва»*. Іншымі словамі, пераносячы гэты еўрапейскі погляд на адміністрацыйна-геаграфічную сітуацыю XVIII ст., мы спрабуем давесці: усе жыхары Княства — ад Магілёва да Вільні — з’яўляюцца літвінамі (*«літвін»* у дадзеным выпадку, канешне, палітонім). Такі «знешні» погляд можа азначаць тое, што харонімы «Белая Русь», «Палессе» мелі значэнне толькі для жыхароў Княства, а тэрмін «Літва», хутчэй за ўсё, быў шматзначным. Па-першае, мог быць канфесіёніям (абазначаў прыналежнасць да каталіцызму), па-другое, быў харонімам (абазначаў пэўны рэгіён Княства), па-трэцяе, быў палітонімам (абазначаў прыналежнасць да грамадзян Вялікага Княства Літоўскага). Па-за межамі XVIII ст. мы не сустракалі выпадкаў ужывання ў мастацкай літаратуры тэрміна *«літвін»* у якасці

адназначнага этоніма<sup>\*</sup>. Па гэтай прычыне канстатация таго, што А. Нарушэвіч — літвін, на наш погляд, не мае асаблівага значэння для вырашэння пазначанай намі вышэй праблемы аб'екта даследавання.

Гэта прыводзіць нас да іншай высновы: найбольш лагічным і простым выйсцем з сітуацыі «нацыянальной нявызначанасці» аўтараў перыяду Асветніцтва з'яўляеца дыстанцыраванне ад любога нацыянальнага маркера, апрач моўнага: польскамоўны — значыць, польскі; беларускамоўны — значыць, беларускі і г. д. У такім выпадку мы, здавалася б, вырашаєм праблему «аб'екта даследавання» раз і назаўжды: адштурхоўваючыся ад ідэі мультыкультурнасці, даследуем польскую літаратуру, па нейкіх прычынах існаваўшую на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Так, як гэта зрабілі аўтары падручнікаў XIX ст., уключыўшы А. Нарушэвіча ў Станіславаўскі перыяд польской літаратуры (напрыклад, «Гісторыя літаратуры польскай» Ю. Барташэвіча).

У такім выпадку айчынным даследчыкам застанеца або шукаць праявы беларускага фальклору, міфалогіі (архаічнай культуры наогул) у творчасці выключна польскіх паэтаў А. Нарушэвіча, А. Міцкевіча, У. Сыракомлі, Ф. Карпінскага, Ф. Багамольца і інш., або абмяжоўвацца беларускамоўнымі творамі пэўных аўтараў (як, напрыклад, у сітуацыі з творчасцю У. Сыракомлі або В. Дуніна-Марцінкевіча). Непрадуктыўнасць такога падыходу ўяўляеца відавочнай, бо выключае пісьменніка з літаратурнага (полілінгвальнага) жыцця, уцікае яго творчасць у вузкія рамкі этнографізму і фалькларызму. Акрамя таго, такі падыход — не гістарычны. Па дзвюх прычынах: 1) польская мова ў межах Вялікага Княства Літоўскага не з'яўлялася нацыянальным маркерам (гэта была мова канцыляры / дзяржавы і мова касцёла); 2) тэрміны «паляк», «польскі» ў XVIII ст. мелі не нацыянальны, а палітычны характар: «паляк» — літаральна, грамадзянін Рэчы Паспалітай.

Гэты апошні тэзіс, відавочна, патрабуе дадатковай аргументацыі. Звернем увагу на назыву оды А. Нарушэвіча: «Na obrazy Polaków starożytnych z Rozkazu J. K. M-ci Stanisława Augusta do Biblioteki Zamkowej zebrane» [5, с. 9]. Пра тое, чые партрэты ў Замкавай зале размешчаны, А. Нарушэвіч паведамляе ў прысвячэнні каралю, якое пачынае грунтоўнае гісторыка-біографічнае даследаванне «Żywot J. K. Chodkiewicza»: Казімір Вялікі, Тарноўскі, Замойскі, Асалінскі, Чарнецкі... і Я. К. Хадкевіч. «Мовай айчыннай і духам адным яны ўзгадаваны!», — паведамляе ў згаданай одзе А. Нарушэвіч. Аднак жыццярыс бярэцца пісаць менавіта Я. К. Хадкевіча, бо яны з Я. К. Хадкевічам — «калоссе адной нівы» (пераклад. — В. Е.), г. зн. жыхары Княства.

Ці паўплываў гэты фактар «краёвасці» на характарыстыку Я. К. Хадкевіча? Не... Ян Караль, перадусім, — «zacny Polak», і ўжо потым — літвін, пра род якога А. Нарушэвіч ведае, што называеца, з першых рук. Паляк — палітычная

\*У творчасці Чэслава Мілаша (аўтара XX ст.) тэрмін «літвін» ужываеца ўжо як этонім. Існуе таксама думка, паводле якой распаўсюджванне каталіцызму на тэрыторыі сучаснай Беларусі супадае з этнічным рассяленнем балцкага насельніцтва [1]. Калі ісці ўслед за гэтай логікай, то на тэрыторыі сучаснай Лідчыны ці Гарадзеншчыны тэрмін «літвін» з'яўляеца адначасова і канфесіёнімам, і этонімам.

дамінанта ў светапоглядзе А. Нарушэвіча (паказык прыхільнасці да рэспубліканскай / сармацкай ідэалогії), літвін — дамінанта гістарычна-родавая (паказык краёвай / рэгіянальнай прыналежнасці). Дзве гэтыя дамінанты, на наш погляд, нельга ўспрымаць як этнонімы. У адваротным выпадку, яны ўтвараюць гістарычны парадокс: не можа Я. К. Хадкевіч нарадзіцца ў 1560 г. літвінам, а памерці падчас першай Хоцімскай вайны палякам (1621). Затое можа быць літвінам па бацьку (католікам з Княства), а паводле пасады сенатарапаспалітай — палякам.

Ёсць, праўда, вялікія сумненні ў тым, што Я. К. Хадкевіч на пачатку XVII ст. сапраўды гэтак катэгарычна атаясамліваў сябе з польскай палітычнай нацыяй (шляхтай). У перыяд позняга Рэнесансу для гэтага яшчэ не склаліся ўмовы — спатрэбіўся «патоп» другой паловы XVII ст., каб літвіны (у асноўным, дробная шляхта) пачалі марудна, праз трагічныя падзеі пачатку XVIII ст. (бітва пад Алькенікамі паміж шляхецкай канфедэрацыяй і Сапегамі) адмаўляцца ад ідэі палітычнай самастойнасці Княства. Апроч таго, Я. К. Хадкевіч — прадстаўнік таго ж роду, што і гетман літоўскі, стараста магілёўскі Рыгор Хадкевіч, які ў 1569 г. замовіў Івану Фёдараву т. зв. *Заблудаўскае Евангелле на старабеларускай мове*. Вось што пісаў Рыгор Аляксандравіч Хадкевіч у прадмове да Евангелля: «...изообрэтохъ собѣ въ томъ дэлэ друкарьскомъ людей наученыхъ, Ивана Феодоровича Москвитина и Петра Тимофеевича Мстиславца, повелэль есми имъ, учинивши варстать друкарьский, и выдруковати сию книгу Евангелие учительное, первое на почесть и похвалу господу Богу въ троицы единому, и къ наученію людемъ христіянскимъ закону нашего Греческаго. Помыслилъ же быль есми и се, иже бы сию книгу, выражумэнія ради простыхъ людей, преложити на простую молву, и имель есми о томъ попеченіе великое» [2, с. 30].

Відавочна, старабеларуская мова («простая молва») у доме Хадкевіча і мова Каханоўскага ў доме Чарнецкага ці Любамірскага — гэта не адна і тая ж «айчынная мова», пра якую паведамляе А. Нарушэвіч. Істотная, аднак, у дадзеным выпадку не гістарычная праўда, а спецыфіка рэцэпцыі постасці Я. К. Хадкевіча. Для А. Нарушэвіча ён — паляк. Але не таму што нарадзіўся ў Польшчы, а таму, што ўсё жыццё змагаўся за польскую // рэспубліканскую ідэю («духам адным яны ўзгадаваны»). Дарэчы, падобны ж падыход і ў Адама Міцкевіча. Аўтар «Кніг народу польскага...» давядзе: «*Litwin i Mazur bracia sq: czyż klócą się bracia o to, iż jednetu na imie Władysław, drugiemu Witowt? Nazwisko ich jedne jest, nazwisko Polaków»* [3, с. 55].

Якуб Сабескі ў творы «Pamiętnik wojny Chocimskiej» заўважаў пра казакаў П. Канашэвіча: «Калі б не былі праваслаўнымі, былі б “дзельнымі палякамі”». Для аўтара XVII ст., як нам гэта бачыцца, значна больше значэнне мела канфесійная прыналежнасць чалавека, чым яго тэрытарыяльнае паходжанне. Напрыклад, праваслаўных «земян» Кіеўскага і Навагрудскага ваяводстваў Якуб Сабескі называе аднолькава — «русінамі», хоць у сучасным разуменні этнічнай прыналежнасці яны — беларусы і ўкраінцы.

Такім чынам, у высвяленні этнічнай прыналежнасці пісьменнікаў перыяду Барока, Асветніцтва, а нават і Рамантызму няма асаблівага сэнсу. Гэта «пераліванне з пустога ў парожняе», у навуковым сэнсе — таптанне на адным месцы. Нацыі яшчэ не склаліся, ментальныя межы паміж прадстаўнікамі розных славянскіх культур не былі пэўнымі. Дзейнічалі па сутнасці феадальныя законы васальнай залежнасці. Жыхар Кароны, які, насуперак III Статуту, атрымоўваў землі на Літве (напрыклад, Якуб Сабескі), выступаў пад літвінскім харугвамі (лічыўся літвінам), і, наадварот, літвін — пад польскім (лічыўся «караняжам»).

Вяртаючыся да А. Нарушэвіча, усё ж мусім канстатаўваць прысутнасць у яго творчасці пэўных этнонімаў: напрыклад, «лях», «татарын», «prusak». Працытуем урывак з оды *«Do W. Księstwa Litewskiego»*: *«Ślawnny z wieków narodzie, płodny w ludzie męskie, // Którego ni Lach zwalczył, ni Hordy potężne, // A jeżeli z orłem złoczył zaszczyt swej pogoni, // Serceś mu tylko schylił, nie schyliwszy broni»* [5, с. 129].

Як вынікае з гэтага ўрыўка, літвіны — усё ж асобы народ. Менавіта так трэба разумець сэнс радка *«sławnny z wieków narodzie»*. Аднак што гэтая канстатацыя значыць у XVIII ст.? Звернем увагу на геаграфічныя абрысы Літвы, паводле А. Нарушэвіча: *«Za Wilnem ... Idą Troki, Oszmiana, Wilkomierz i Kowno, // Więc i Żmudź ze Smoleńskiem, i Brasław z Upitą, // I Słonim swą oświadczają wierność znakomity. // Nie daje się uprzedzić i od rybnej Piny // Zaczyna naród, i kiedy przez Mińskie krainy // Kręta się wije Swisłocz, i zazdrością godną, // Tuż za bracią Starodub i Mścisław i Grodno»* [5, с. 132].

Такім чынам, да караля з'явіліся прадстаўнікі трох сучасных народаў — Беларусі, Летувы і Pacii. Адсюль выснова: тэрміны «Літва», «літвін» для Адама Нарушэвіча, падкрэслім гэта яшчэ раз, — палітонімы. Пры гэтым палітонім «літвін» цесна звязаны з палітонімам «паляк». Зрэшты, у кантэксце паэзіі Нарушэвіча літвін і паляк — тэрміны, якія азначаюць, літральна, наступнае: «грамадзянін аднаго з ваяводстваў Літвы як неад'емнай часткі Рэчы Паспалітай Абодвух (палітычных. — В. Е.) народаў».

Падобны падыход фіксуецца, заўважым, за 50 год да напісання паэмы А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш, або Апошні наезд на Літву». Улічваючы тое, што А. Нарушэвіч быў настаўнікам віленскай моладзі першай чвэрці XIX ст., лагічнай падаецца наступная выснова: А. Міцкевіч успрымаў Літву і як харонім, і як палітонім. Ёсць вялікая верагоднасць таго, што пішучы *«Litwo! Ojczyzno moja!»*, паэт меў на ўвазе не толькі Навагрудскае ваяводства, але і былое Вялікае Княства Літоўскае наогул. Традыцыя, створаная А. Нарушэвічам, тлумачыць і тое, чаму паэма пачынаецца з канстатацыі «Літва—Айчына», а завяршаецца зваротам да Маці-Польшчы. І ў першым, і ў другім выпадку гутарка не пра этнічную прыналежнасць, а пра грамадзянства — А. Міцкевіч узнаўляе логіку А. Нарушэвіча: «грамадзянін Навагрудскага ваяводства Рэчы Паспалітай».

Такім чынам, мы прыйшлі да адзінай, на наш погляд, лагічнай высновы: даследаванне ў дадзеным выпадку польскамоўнай літаратуры I Рэчы

Паспалітай — гэта даследаванне літаратуры найперш самой I Рэчы Паспалітай як адзінага палітычнага і цывілізацыйнага цела.

### Літаратура

1. Марзалюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI — XVIII стст. (Этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічны і канфесійныя стэрэатыпы беларускіх гараджан): манаграфія / І. А. Марзалюк. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 164 с.
2. Обстоятельное описание старопечатныхъ книгъ славянскихъ российскихъ, хранящихся въ библиотекѣ тайного советника, сенатора, двора его императорского величества дѣйствительного каммергера и кавалера, графа Фёдора Андреевича Толстова // Издаль Павель Строевъ, Императорской Академіи Наукъ корреспондентъ. — Москва: въ Типографії С. Селивановскаго, 1829. — С. 592.
3. Mickiewicz, A. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / A. Mickiewicz // Dzieła: w 17 t. — Warszawa: Czytelnik, 1993 — 2000. — T. 5. — 1999. — S. 9–60.
4. Mickiewicz, A. Dziady / A. Mickiewicz // Dzieła: w 17 t. — Warszawa: Czytelnik, 1993 — 2000. — T. 3. — 1999. — S. 7–316.
5. Naruszewicz, A. Poezye / A. Naruszewicz // Biblioteka kieszonkowa klassykow polskich wydana przez Jana Nep. Bobrowicza. — T. 6. — Lipsk: Breitkopf et Haertel, 1835. — 252 s.
6. Niemcewicz, J. U. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego Księcia litewskiego. itd. / J. U. Niemcewicz // Wydanie K. J. Turowskiego: w 2 t. — Kraków: nakładem wydawnictwa biblioteki polskiej, 1860. — T. 1. — 281 s.
7. Sobieski, J «Pamiętnik wojny Chocimskiej» / J. Sobieski // Przełożony z łacińskiego Władysław Syrokomla. — Petersburg: nakładem Bolesława Maurycego Wolff'a, 1854. — 84 s.

Софія Тычына (Мінск)

### ТРАНСФАРМАЦЫЯ ВОБРАЗА ЎАНТЫЧНЫХ ГЕРОЯЎ У ПАЭМАХ М. ОСІПАВА, І. КАТЛЯРЭЎСКАГА і В. РАВІНСКАГА

Напэўна, ніводная паэма не выклікала столькі спроб парадзіравання і высмейвання на самых розных мовах, як паэма Верглія «Энеіда». Творы Д.-Б. Лалі, П. Скарона, А. Блумаўера, М. Осіпава, І. Катлярэўскага, В. Равінскага былі напісаны ў розны час. Калі паэмы Д.-Б. Лалі ці П. Скарона ўзніклі як вынік высмейвання антычнага твора, які лічыўся ўзорным («Салонныя паэты ператваралі Верглія ў ідэальнаага спевака знаці» [4, с. 14]), а таксама як вынік «дэмакратычнай рэакцыі на класіцызм» [2, с. 136], то травесціі, якія з'явіліся на славянскай глебе, сталі хутчэй працягам своеасаблівай єўрапейскай традыцыі. Так, М. Мінскі пісаў: «Магчыма, Осіпава спакусіў поспех “Душачкі” М. Багдановіча, акрамя якой у рускай літаратуре тады мелася яшчэ некалькі іраі-камічных паэм: “Елісей, ці раздражнёны Вакх” Майкова і “Сумнае падзенне вершатворцаў” Чулкова. Значэнне такіх паэм у нас было зусім не тое, як у Еўропе. Кпіны з класіцызму не ўяўлялі ў нас нічога займальнага, як у Францыі ў час Скарона, сучасніка Расіна, Карнэля і Буало: французская пітыха трymалася ў нас зусім не таму, што ніхто не ўсведамляў яе недахопы і не смяяўся з яе; яна трymалася нягледзячы на ўсе насмешкі і нападкі, таму, што іншых не было ў нас узораў і мы воляй-ніяволія павінныя былі наследаваць французам, якія пакінулі нам поўную калекцыю паэтычных узораў і поўны